



НЕЗВЫЧАЙНЫ ЛЁС МАГДАЛЕНЫ

11

ШТО НАСІЦЬ НАМ ГЭТЫМ ЛЕТАМ?

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

9

ЧЭРВЕНЯ 2018 г.

СУБОТА

№ 109 (28725)

ЦЫТАТА ДНЯ



Аляксей ЛЮБЕЦКІ,
намеснік галоўнага
канструктара ААТ
«БелАЗ»:

«Сёння мы прэзентавалі
новы кар'ерны самазвал —
БелАЗ-75320
грузападымальнасцю
290 тон. Ён зойме
нішу паміж машынамі
грузападымальнасцю
240 і 360 тон. Цяпер у нашага
прадпрыемства будзе самая
шырокая лінейка самазвалаў
у свеце. Самазвалы гэтай
грузападымальнасці
карыстаюцца вялікім
популярнасцю ў Расіі, Паўночнай
і Паўднёвай Амерыцы,
Афрыцы, Інданезіі. Маса
самазвала БелАЗ-75320
з грузам дасягае 500 тон.
Яго даўжыня амаль
15 метраў, шырыня больш
за 9, вышыня звыш 7 метраў,
максімальная хуткасць —
64 км/г».



КОРАТКА

• У Мінску прыступаюць да
падрыхтоўкі тэрыторый пад
будаўніцтва Нацыянальна-
га футбольнага стадыёна
і басейна міжнароднага
стандарту. Адпаведны Указ
№ 224 падпісаў Прэзідэнт
Беларусі Аляксандр Лука-
шэнка.

• Пагадненне паміж бела-
руска-брытанскім прад-
прыемствам «Юнісон» і
кітайскай кампаніяй Zotye
International Automobile
Trading падпісана ўчора
ў Ціндаа. Дакумент пра-
дугледжвае арганізацыю
ў Беларусі зборачнай вы-
творчасці 30 тысяч элект-
рамабіляў маркі ZOTYE да
2022 года для наступнай
эксклюзіўнай пастаўкі
прадукцыі на рынкі
краін СНД.



• Ход падрыхтоўкі да II Еў-
рапейскіх гульніў 2019 года
разгледзяць на рэгіяналь-
ным форуме ў Рызе прад-
стаўнікі НАК краін СНД,
Балтыі і Грузіі.

НА БАЙКАВАЙ КРЫНІЦЫ



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

Гэтую крыніцу каля вёскі Петухойка Чавускага раёна,
а калі казаць дакладней, каскад крыніц, ведаюць у Магі-
лёўскай вобласці як адну з найпрыгажэйшых мясцін.

Здаўна яе называюць Байкавай. У летнюю спёку, асабліва
ў выхадныя дні, каля сцюдзёнай вады збіраюцца дзясяткі
паломнікаў.

■ Турызм

Вогненная краіна, ванны з нафтай і экскурсіі-спатканні

ЯКІМ БУДЗЕ АДПАЧЫНАК-2018?

Надакучылі заезджаныя маршруты? Чаму б не па-
шукаць новы турпрадукт, які цалкам зменіць вашы
ўяўленні пра адпачынак? З кожным годам з'яўляецца
ўсё больш прапаноў, калі кліент можа спалучыць
«мора і пясок» з «экскурсіёнкай». Уласна, і чыста
пазнавальныя падарожжы таксама прывабліваюць
нашых грамадзян, прычым можна набыць як га-
товы пакет паслуг, так і самастойна распрацоўваць
праграму. Беларусы становяцца больш мабільнымі,
актыўна асвойваюць свет, не баяцца лятаць у экза-
тычныя краіны — сёння нават нашых бабуль можна
сустрэць у Індыі ці на палубе круізнага лайнера.

Наноў мы пачынаем адкрываць для сябе і прызабытыя
(але папулярныя ў савецкі час) краіны. Так, Грузія сёння —
адзін з самых запатрабаваных кірункаў (і нашых турыстаў
там чакаюць не толькі летам). Кулінарныя і танцавальныя
майстар-класы, вінныя сляпы, якія працуюць круглыя су-
ткі, баржомі, горы, пляжы з магнітным пяском, серныя лазні
і, вядома ж, знаёмства з багатай культурнай спадчынай гэ-
тай краіны — вось чым можа быць напоўнены
ваш адпачынак.

СТАР. 4

■ Свая справа

ПАЛІТЭКАНОМІЯ АД ФЕРМЕРА РАЗУМАВА

Калі карыстальнік інтэрнэту пажадае даведацца, што сабой уяўляе Дры-
бінскі раён, то ён найперш сутыкнецца з інфармацыяй пра адроджанае
ў гэтых мясцінах шапавальства, лапцел-
яценне, пра мясцовае свята «Дрыбінскія
таржкі»... Аднак ёсць у рэгіёна яшчэ адзін,
як модна зараз казаць, брэнд. Не такі рас-
кручаны, але не менш значны. Моцныя
фермерскія гаспадаркі. У нядаўнім інтэрв'ю
«Звяздзе» старшыня Дрыбінскага райвы-
канкама расказаў, што ў структуры мяс-
цовых падаткаў на 100 гектараў сельгас-
угоддзяў паступленні ад фермераў удвая
большыя, чым ад дзяржаўных сельгасгас-
падарчых прадпрыемстваў. Трэба сказаць,
што колькасць фермерскіх гаспадарак тут
таксама амаль удвая большая за сельгаска-
аператывы. Пры гэтым ворнай зямлі за пер-
шымі замацавана ў восем разоў
менш, чым за другімі.

СТАР. 5



ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ
Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім,
аформіўшы падпіску на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе

Заставайцеся
з намі —
будзе
цікава!